

АРТКУЛЬ: ПЕРАДАВЫ—Продукт «очковтирательства», А. ЮФЕ—  
Друрушнік выкріт.  
ПАСТАНОВА САКРАТАРЫЯТА ЦК КП(б)Б аб становішчы работы парт-  
тынай арганізацыі і парткіраўніцтва ДНПРА-ДЗВІНСКАГА рэзінга  
транспарта.  
АБ НАДЫХОДЗЯЧЫМ ТЫРАЖЫ ПАЗЫКІ «Чацверты завяршыль-  
ны год п'яцігодкі» ў г. Менску—Пастанова сакратарыята ЦК КП(б)Б.

У Чаўсках забылі пра настаяніка.  
ЗА МЯЖОЙ:  
ПЯТЫ ДЗЕНЬ ЛЕЙПЦЫГСКАГА ПРАЦЭСА — Поўны правад абві-  
навачанай.  
Далейшы допыт ван-дэр-Люббе.  
Працэс савецкай часткі праўдзіна КУЧ супроць беспрывітных  
арыштаў адказных савецкіх агентаў.

### ПРАДУКТ „ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА“

Парушэнні закона аб цвёрдых нормах збожжазаставы, павышэнне размерова збожжазаставы, якое значнае па сутнасці свай прад'юцэнне сучасных плаваў, набылі ў Беларусі асабліва пашырэнны характар.

Шчыра ў пачатку жніўня мы ўскрылі грубае парушэнне закона ў Бешанько-збожжазаставы, быў павялічаны раённым арганізацыям на 10 проц. Падобнага-ж рода парушэнні вылучаюцца савецкага закона былі вылучаны на раду інжынераў (Сіроцінскі, Сіроцінскі, Шылоўскі, Рабурна, Ушацкі, Палацін і некалькі іншых).

Такім чынам, мажорытская справа аб іхнай павялічэнні ў «Правдзе» (Са-журнал, мажорытская раёнка, «Правда» ад 14 верасня), з'яўляецца даўня не адной і тэй жа, не самай характэрнай з тэй жа гэтага рода.

Паклопні мы маем справу не з асобным выключным выпадкам, а з радам фантазі (і на цэлым радзе раёнаў) грубага парушэння закона, прадуваўні ў той ці іншай форме сучасных плаваў, нам неабходна з усёй рашучасцю ўскрыць іх, каб знішчылі іх з сучасных плаваў, каб знішчылі іх з сучасных плаваў, каб знішчылі іх з сучасных плаваў.

У аснове гэтых спроб ляжыць, бесспрэчна, тая безадказнасць, з якой у нас нярэдка складаюцца ўсёякія справаздачныя даныя па сельскай гаспадарцы.

Сучасныя плаваў — гэта прасты і непасрэдны прадукт таго бессаромнага «очковтирательства», і рапартажны, які знаходзіць у БССР значнае развіццё. Рапартаваўшы па вылучэнні ўжо трафарэту аб стотрацічных выключэнні плаваў азімых пасеваў, які на самой справе не быў выключэн, «очковтиратель», «рапартажнік», часамі проста падзі, якім шырокімі ўмоўлі весткі, паступаючы ў сельсаветы і напачатку, або не маючы мажорытскай прызнак свай інжуніе на-большышчы змагацца за план, павіны былі пры вызначэнні размерова збожжазаставы або прызначэнні, што ашуквалі савецкую дзяржаву сваім урачыстым рапартам, або іці на далейшае ашуканне цяр-тральных арганізацыі і на проста па-рушылі савецкага закона аб адзям збожжа.

Закон аб цвёрдых нормах збожжазаставы, які прадугледжвае для азімых пасеваў мінумума года адзям збожжа не ад дзевяцідзея плава пасеваў, а ад фактычна азімых плаваў, прыглед «очковтиратель» і «рапартажнік» «на-за» да сідны. І многія з іх, не рызыкуючы прызначэнні ў тым, што бессаромна ашуквалі дзяржаву, папрэбавалі прыкрыць гэтае ашуканне ўстаўленнем размерова збожжазаставы на азімых не ад фактычнага засева, а згодна даным імі дугай аперачыянай, або запіскам на іхнай справе, або фальшывага «рапарта», пасланага ў цэнтр.

Кані ў сувязі з ускрытымі выпадкамі прад'юцэння сучасных плаваў бы-па створана ўрадавая камісія для ўд-калення лічбы па азімых для асоб-ных раёнаў, дым вылічаны разна-разыходжанне паміж данымі справазда-насі аб «рапартоў» і сапраўдным лічбы. Гэта разыходжанне месцамі да-важала ўзрушлівы лічбы.

Так, па Ільчынскім раёну лічбы азі-мых у парадку ўдклення была зні-жана на 3,924 га, па Аршанскім — на 3,733 га, па Сенненскім — таксама на 3,733 га, па Бялыніцкім — на 2,986 га, па Чаўскаму — на 2,931 га і г. д.

Усё на 46 раёнаў рэспублікі ўрада-вай камісіяй праведзена зніжэнне ліч-бы азімых супроць першапачатковых даных на 59,24 гектары.

Але гэта шчыра не азначала ўстано-ўленне сапраўдных лічбы. Ужо пасля таго, як для Сіроцінскага раёна лічбы азімых была зменшана на 1,697 га, за-гальна лічбы азімых былі зменшаны на 3,700 га. І гэтыя лічбы не маюць асаблівага значэння, паколькі раённым арганіза-цыям не патурбавалася правярць фактычна засяную плошчу.

Цяжка рухацца, што падобнага ста-ноўшча няма і ў некаторых іншых ра-ёнах, які, з другога боку, маюць рэ-зультат і з таго, што было дапушчана перамажэнне фактычнага засева.

І тут мы ўпартаем у асноўнае зло, пераходзілі ад канітроту кіраўніч-тва сельскай гаспадаркі на ўсё іх устанак — у адсутнасць кані-троту правільнага і дакладнага ўра-да.

Зусім бесспрэчна, што адсутнасць неабходнага ўважання, што адсутнасць неабходнага размерова пасевных плошчаў спрыяла «очковтирательству».

Было-б зусім няправільна, аднак, га-варыць толькі аб сучасных плаваў, забываючы аб другім баку справы — аб спробах утаіць ад дзяржавы са-праўдныя размерова азімых, перапама-жэнні іх.

Мне чым, такіх спробы ў нас такса-ма шырокапапулярны, асабліва з боку аднаасобных гаспадарак.

Тэй, у мажорытскім раёне паводле на-пачатку, сапраўдны абліччавы — на-стойны вынае яго неўважы.

І сапраўды, Параманаў аднолькава дрэнна ведае і беларуска і нямецкую мову. Яго перакладчыца поўна памылка і прыкрас скарачэнняў у тэй мовы, што выклікае нават нашым абурэнні балгар.

Дух характэрную рэзультат чарпер дна і выдот ужо стадыя ірарэс, якую суду ўгодна было звычэнням як стадыя «сугавітэй» асобны абвінавач-ваных, наступных чынам:

1) правад спробы абвінавачвання і суда дазваляе ідэальную і пазітыўную сувязь Ван-дэр-Люббе з Торгерарм і абвінавачванымі балгарамі, Наваррот, стала зусім відальным, што тактыка колпарты і Комітарна не мае нічога супольнага з «ван-дэр-Люббе» пра-паганды індывідуальнага тэрара.

2) Ірарэс спробы абвінавачвання да-стае ідэальнае асабных і арганізацый-ных сувязі паміж Ван-дэр-Люббе з Торгерарм і іншымі абвінавачванымі.

3) З пачатковай спробы Дамітрава і іншых оведка відаць, што Дамітраў, Паму і Тоней не прымалі ніякага ўдзелу ў рабоне камітарыя Германіі і абвінавачвалася выключна беларускімі спрэчкамі.

### ПРАДУК „ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА“

Парушэнні закона аб цвёрдых нормах збожжазаставы, павышэнне размерова збожжазаставы, якое значнае па сутнасці свай прад'юцэнне сучасных плаваў, набылі ў Беларусі асабліва пашырэнны характар.

Шчыра ў пачатку жніўня мы ўскрылі грубае парушэнне закона ў Бешанько-збожжазаставы, быў павялічаны раённым арганізацыям на 10 проц. Падобнага-ж рода парушэнні вылучаюцца савецкага закона былі вылучаны на раду інжынераў (Сіроцінскі, Сіроцінскі, Шылоўскі, Рабурна, Ушацкі, Палацін і некалькі іншых).

Такім чынам, мажорытская справа аб іхнай павялічэнні ў «Правдзе» (Са-журнал, мажорытская раёнка, «Правда» ад 14 верасня), з'яўляецца даўня не адной і тэй жа, не самай характэрнай з тэй жа гэтага рода.

Паклопні мы маем справу не з асобным выключным выпадкам, а з радам фантазі (і на цэлым радзе раёнаў) грубага парушэння закона, прадуваўні ў той ці іншай форме сучасных плаваў, нам неабходна з усёй рашучасцю ўскрыць іх, каб знішчылі іх з сучасных плаваў, каб знішчылі іх з сучасных плаваў.

У аснове гэтых спроб ляжыць, бесспрэчна, тая безадказнасць, з якой у нас нярэдка складаюцца ўсёякія справаздачныя даныя па сельскай гаспадарцы.

Сучасныя плаваў — гэта прасты і непасрэдны прадукт таго бессаромнага «очковтирательства», і рапартажны, які знаходзіць у БССР значнае развіццё. Рапартаваўшы па вылучэнні ўжо трафарэту аб стотрацічных выключэнні плаваў азімых пасеваў, які на самой справе не быў выключэн, «очковтиратель», «рапартажнік», часамі проста падзі, якім шырокімі ўмоўлі весткі, паступаючы ў сельсаветы і напачатку, або не маючы мажорытскай прызнак свай інжуніе на-большышчы змагацца за план, павіны былі пры вызначэнні размерова збожжазаставы або прызначэнні, што ашуквалі савецкую дзяржаву сваім урачыстым рапартам, або іці на далейшае ашуканне цяр-тральных арганізацыі і на проста па-рушылі савецкага закона аб адзям збожжа.

Закон аб цвёрдых нормах збожжазаставы, які прадугледжвае для азімых пасеваў мінумума года адзям збожжа не ад дзевяцідзея плава пасеваў, а ад фактычна азімых плаваў, прыглед «очковтиратель» і «рапартажнік» «на-за» да сідны. І многія з іх, не рызыкуючы прызначэнні ў тым, што бессаромна ашуквалі дзяржаву, папрэбавалі прыкрыць гэтае ашуканне ўстаўленнем размерова збожжазаставы на азімых не ад фактычнага засева, а згодна даным імі дугай аперачыянай, або запіскам на іхнай справе, або фальшывага «рапарта», пасланага ў цэнтр.

Кані ў сувязі з ускрытымі выпадкамі прад'юцэння сучасных плаваў бы-па створана ўрадавая камісія для ўд-калення лічбы па азімых для асоб-ных раёнаў, дым вылічаны разна-разыходжанне паміж данымі справазда-насі аб «рапартоў» і сапраўдным лічбы. Гэта разыходжанне месцамі да-важала ўзрушлівы лічбы.

Так, па Ільчынскім раёну лічбы азі-мых у парадку ўдклення была зні-жана на 3,924 га, па Аршанскім — на 3,733 га, па Сенненскім — таксама на 3,733 га, па Бялыніцкім — на 2,986 га, па Чаўскаму — на 2,931 га і г. д.

Усё на 46 раёнаў рэспублікі ўрада-вай камісіяй праведзена зніжэнне ліч-бы азімых супроць першапачатковых даных на 59,24 гектары.

Але гэта шчыра не азначала ўстано-ўленне сапраўдных лічбы. Ужо пасля таго, як для Сіроцінскага раёна лічбы азімых была зменшана на 1,697 га, за-гальна лічбы азімых былі зменшаны на 3,700 га. І гэтыя лічбы не маюць асаблівага значэння, паколькі раённым арганіза-цыям не патурбавалася правярць фактычна засяную плошчу.

Цяжка рухацца, што падобнага ста-ноўшча няма і ў некаторых іншых ра-ёнах, які, з другога боку, маюць рэ-зультат і з таго, што было дапушчана перамажэнне фактычнага засева.

І тут мы ўпартаем у асноўнае зло, пераходзілі ад канітроту кіраўніч-тва сельскай гаспадаркі на ўсё іх устанак — у адсутнасць кані-троту правільнага і дакладнага ўра-да.

Зусім бесспрэчна, што адсутнасць неабходнага ўважання, што адсутнасць неабходнага размерова пасевных плошчаў спрыяла «очковтирательству».

Было-б зусім няправільна, аднак, га-варыць толькі аб сучасных плаваў, забываючы аб другім баку справы — аб спробах утаіць ад дзяржавы са-праўдныя размерова азімых, перапама-жэнні іх.

Мне чым, такіх спробы ў нас такса-ма шырокапапулярны, асабліва з боку аднаасобных гаспадарак.

Тэй, у мажорытскім раёне паводле на-пачатку, сапраўдны абліччавы — на-стойны вынае яго неўважы.

І сапраўды, Параманаў аднолькава дрэнна ведае і беларуска і нямецкую мову. Яго перекладчыца поўна памылка і прыкрас скарачэнняў у тэй мовы, што выклікае нават нашым абурэнні балгар.

Дух характэрную рэзультат чарпер дна і выдот ужо стадыя ірарэс, якую суду ўгодна было звычэнням як стадыя «сугавітэй» асобны абвінавач-ваных, наступных чынам:

## СЕЯЦЬ АЗІМЫЯ ПА ЛЕПШЫХ ПАПЯРЭДНІКАХ ДА АДКАЗНАСЦІ ПАРУШАЛЬНІКАУ ЗАКОНА АБ АГРАМІНІМУМЕ

### Шкодніцкія севазвароты агранома Каткова

ЛЕНІН. (Ад пашага спецыяльнага рапартажыста).  
Значнага запіваецца сяба азі-  
мыя ў калгасе «Чырвоная Беларусь»,  
Стасеўскага сельсавета. На 23 пера-  
дні пасеваў толькі 18 гектараў жыта.  
Паводле плаваў траба пасеіць 85 гек-  
тараў.

У калгасе спецыяляцыя на «аб-  
скажэнні» прычына: «Мада было чор-  
ныя пашараў (12 га), а правыя жыта  
па пасеву. Уборка амаль не пачына-  
лася».

З першага погляду такая заява як  
быццам і мае падставы: праўдзіна,  
чэрвоная пашараў толькі 12 га, са-  
праўды большасць правыя не пасеваў  
бо сена ў гэтым калгасе пашараў  
пашараў. Але пры больш дакладным  
аглядае вышворанага плава і табліцы севаз-  
вароты высветліла зусім адра-  
ротны малюнак: быць у калгасе вым-  
ліны жыта, апроч тэй, якая занята  
пашараў і будыць, Паказам  
гэта на кашрытных прыкладах.

Усёго ў калгасе «Чырвоная Бела-  
русь» 900,22 гектараў зямлі, у тым  
ліку: пашаці 356 гектараў, сухадоль-  
най сенажаці — 382 га, залежкаў і  
пералозкаў — 11 га, ляс гародніч кал-  
гаса (аграчэння) — 13,37 га, выга-  
наў — 62,5 га (?), лесу — 49 га,  
лісьвіншчы і балот — 26,35 га.

Пры складанні севазварота аграно-  
ма Стасеўскага вытворчага участка МТЦ  
Каткова вызначылі ў пашах севазвароты  
толькі 356 га пашаці, пасінуўшы па-  
за севазваротам пашараў вылікі вы-  
ван у 62,5 га. У тэй «выгані» у-  
важылі і частка пашаці, і частка сена-  
жаці, словам, зналі прыгодна для  
сенажаці. Па «тэорыі» і працыцы агра-  
нома Каткова гэты выган захоўваецца  
ў такім становішчы на працягу поўна-  
га года перыяда севазварота, т. з. 7  
год.

Старшыня калгаса Паўлаў дры-  
апрытрымаўца прынцыпаў севаз-  
варота Каткова.

Нават мажорытскія ў справе сев-  
азваротаў калгасныя ішакі ўваж-  
ляюць.

дзім гэты-ж выган за 7 год за-  
радзе хмызняком, утрамаюцца жы-  
лыя, што паша.

Яна адно: гэты «выган», або вар-  
ытныя вымліны «агранома» Каткова,  
або сенажаці ліжы мукадэага агента,  
які імянецца ўсёмія спосабамі змен-  
шыць пашаці ворай зямлі ў севазва-  
роце, прыхвасці калгас сенажаці  
ры на самых неспрыяльных пашараў-  
ках з вылікім ашуканнем.

Аб тым, што севазварот склаўся  
на па-шкодніцкім, можна бачыць з  
табліцы севазварота. Вось на іх  
пашараў пашараў агранома Кат-  
кова сенажаці ў калгасе «Чырвоная  
Беларусь»:

Пашараў жыта	Што пасеіць у 1933 г.	Што пасеіць у 1932 г.
12 га	аўсянішча	чыста пашараў
3 га	бульбішча	зён
3 га	зямельшча	зён
5 га	жытнішча	кашчына і год
5 га	жытнішча	зён
4 га	пашараў	зён
16 га	пашараў	зён
4 га	пашараў	зён
2 га	пашараў	зён
3 га	пашараў	зён
6 га	пашараў	зён
5 га	пашараў	зён
12 га	аўсянішча	зён

Данна табліца гаворыць самі за  
собою. Пад азімым вызначаны самі  
гектары пашараў. Толькі з іх ліку  
вызначана 35 га, прычым ліку  
сенажаці, які сенажаці ў Стасеў-  
ска сельсаветае пона і вельмі зарос  
рады мецт травой. А хіба тэта паша-  
раў, словам, зналі прыгодна для  
сенажаці. Па «тэорыі» і працыцы агра-  
нома Каткова гэты выган захоўваецца  
ў такім становішчы на працягу поўна-  
га года перыяда севазварота, т. з. 7  
год.

Старшыня калгаса Паўлаў дры-  
апрытрымаўца прынцыпаў севаз-  
варота Каткова.

Нават мажорытскія ў справе сев-  
азваротаў калгасныя ішакі ўваж-  
ляюць.

та, у тым ліку 12 па чыстым пашараў,  
ліжытыванага глебы ўсёго 7 гектараў.  
Калгас са свайго боку ўдэ малельны  
«арышту» ў севазварот Каткова —  
пад жыта надрытывана... 2 гектары  
жытнішча.

— Як-ж ураджай па азімых пашараў  
шчыра атрымаць? — запыталі мы ў  
старшыню калгаса Паўлава.

— Не спадзеся на ураджай...  
Лічэ каў будзе арышчывае вына,  
лічэ можа і будзе што-небудзь, а тэй  
дзешчым надзеі.

Апрацоўка глебы ў калгасе ліжы-  
тывана.

Над улічывым мукадэага агентам ў  
калгасе «Чырвоная Беларусь» сена-  
жаці абм пашаці, ніколі не да-  
жылі аб улічывым ураджайнасці, аб ура-  
дках будучага года.

Вось да чаго прывяда адустаны  
большасціна кіраўніцтва сельскай  
гаспадаркі з боку вытворчага ўча-  
стка МТЦ (заахвасці Ільчынскі) і сель-  
савета (старшыня Каткова):

Першы злят з работы і выключылі  
з партыі, другі таксама злят з работ-  
ты, але ў партыі заставіць. Пашаці што  
абова «арышту» на свай пасадка.

Другая логіка ў дзешчым кіраў-  
ніцтве пра прычыны пашараў.

Пара пашараў з глебы-ліжытывана-  
й адасобілі да пераарышчывага, агента  
займаўца.

Сябру жыта ў калгасе «Чырвоная  
Беларусь» траба зачыніць неадклад-  
на, зарэзаць пераарышчывае севазва-  
рот, абыспрычыніць жыта лопшымі па  
пашараў. Для гэтага ў калгасе  
быць ужо мажорытскія.

Вынашчы ў зрывае тэмпы якасці  
сенажаці — да прымяненні аднаасоб-  
на.

Ад рэдакцыі: Мы лічым, што  
севазвароты, уездзеныя аграномам  
Катковым траба правярць не  
толькі ў калгасе «Чырвоная Бела-  
русь», Чынае ад Наркмазема кан-  
трэльных мер па пытанні, згра-  
нутых у вышэй пададанай кірэспан-  
дэнцы.

### Інспекцыя па якасці на азімых пашарах

ПОЛАЦК. (Наш кар.).  
Восьт калгасеў Татары ў бараш-  
каваці якасці ўборкі і сенажаці перацілі  
каваліні рэдакцыя «Новая гор-  
на», Барыскага сельсавета.

У вольнай брыгадзе вылучаны ін-  
спектары якасці з дзешчым каваліні-  
каваці брыгады правядоць узамежную  
праверку зробленых работ. Урады  
брыгады пры тэрапэрыі 4-й брыгады  
выліла страты аўся пра ўборцы. Ін-  
спектыя якасці пашараў перад 4-й  
брыгадай ранаўча пытанне ліжытыва-  
нае гэтыя страты.

Калгас законіць сябру азімых. Ін-  
спектыя якасці не дапусцілі па паша-  
ках калгаса ні аднаго аграха. Фрыд.

Заявляюць сябру  
ПОЛАЦК. (Наш кар.). Калгасе ў  
адасобіні раёна ліжытыванага да  
скажэння сенажаці. Не так стаціць спра-  
ва ў савецкай. Савецкія засеялі 87,1  
проц. плава азімых.

Дырэктары савецкай працоўнай аг-  
раваці неадхавата рабочай сілы.  
Але-ж гэта не зусім так. Савецкі  
«Пашараў» засеяў усёго 57 проц. азі-  
мых.

Ін-жа тут сенажаці каваліні ра-  
бочай сілы? Работа ў полі пачынае-  
цца па раёны 9-10 гектараў дна. 3 11  
да 1 гектара пашараў на абы і ў 6  
гектараў, канавоць, работу.

Сенажаці — брыгадзір пашараў  
брыгады — сенажаці: «Валіла норма  
на сенажаці, усе раёны з ёю не спра-  
віліся».

Возуноўца, пры такім распадаўку,  
лічэ існуе тут, норма не можа быць  
вылічана. Брыгадзір дае парадка ра-  
бочым на працу пашараў і тату  
работа ў полі пашараў не больш 4-

26 верасня, народным камісарам  
па замежных справах тав. М. М. Лі-  
твінавым была атрымана наступная  
нота ад шперарага ў справах герман-  
скай рэспублікі п. фон-Твардоўскага:

«На народным камісар, нам, зааг. І  
ваходным адрэсам НКЗС п. Літвіна  
вадэмаў оне сенажаці раёнаў, згодна  
вашага даручэння, зусім, што савецкі  
ўрад педкамава аказаў усе іх свай  
вакспалататва ў Германіі.

Савецкі ўрад вырашыў на працягу  
трох дзён выліць усе іх вылічаны ка-  
респандэнцаў, у тым ліку і каваліні-  
шча працы ў германскай пасольстве.  
І прымаю да ведама, што ўрад  
СССР намеран аркаваць свай карэ-  
спандэнцаў з Германіі і дадажыць аб  
готым германскаму ўраду.

Супроць абвешчанай вынашчы п-  
мендзі карэспандэнцаў і ўзімаю энер-  
гічны пратэст, не правяршышчы да-  
дзешчым пашараў германскага ўрада.  
Намечае мерапрыемства не зна-  
ходзіць ніякага апраўдання ў паша-  
раўх апраўданых пашараў і рэзкі  
шырокая-б духу і пашараў герма-  
на-савецкіх згод.

І прыму вае таму, пап народны  
камісар, прыняць неабходныя меры  
да амеры вынашчы.

Прымаю і іш.

Тав.-тэ дыскрымінацыя была пра-  
вядзена ў пераходзілі савецкіх журна-  
лістаў на лейпцыгскім працэсе, які мо-  
жыла грамадства ачыніць і пра-  
стаўляе для СССР, прынамсі, не мо-  
жыла пашараў, чым для іншых кра-  
інаў. Супроць гэтай дыскрымінацыі, а  
тажэма і іншых вярхоўх дзешчыву  
ў адасобіні працэсу савецкай прэсы,  
савецкае пасольства ў Берліне  
запыта па шкатылі пратэсты. Гэтыя  
пратэсты міністэрства замежных  
спраўх аказаўца ў Германіі.

Савецкі ўрад вырашыў на працягу  
трох дзён выліць усе іх вылічаны ка-  
респандэнцаў, у тым ліку і каваліні-  
шча працы ў германскай пасольстве.  
І прымаю да ведама, што ўрад  
СССР намеран аркаваць свай карэ-  
спандэнцаў з Германіі і дадажыць аб  
готым германскаму ўраду.

Супроць абвешчанай вынашчы п-  
мендзі карэспандэнцаў і ўзімаю энер-  
гічны пратэст, не правяршышчы да-  
дзешчым пашараў германскага ўрада.  
Намечае мерапрыемства не зна-  
ходзіць ніякага апраўдання ў паша-  
раўх апраўданых пашараў і рэзкі  
шырокая-б духу і пашараў герма-  
на-савецкіх згод.

І прыму вае таму, пап народны  
камісар, прыняць неабходныя меры  
да амеры вынашчы.





